

## ПАЛАЖЭННЕ

аб прэміях для маладых вучоных з  
нагоды 90-годдзя з дня заснавання  
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

### ГЛАВА 1 АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1. Прэміі для маладых вучоных з нагоды 90-годдзя з дня заснавання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (далей – прэміі для маладых вучоных) заснаваны ў адпаведнасці з пунктам 1.9 Плана мерапрыемстваў па святкаванні 90-годдзя з дня заснавання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, зацверджанага пастановай Бюро Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ад 14 лютага 2018 г. № 67, у мэтах падтрымкі таленавітых маладых вучоных Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, навуковыя работы якіх маюць важнае значэнне для фундаментальнай і прыкладной навукі.

2. Конкурс на саісканне прэміі для маладых вучоных праводзіцца разова, у 2018 годзе, і прымяркоўваецца да юбілейнай даты – 90-годдзя з дня заснавання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (13 кастрычніка 2018 г.)

3. Саіскальнікамі прэміі для маладых вучоных могуць быць маладыя вучоныя, якія працуюць у арганізацыях Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па асноўным месцы працы, ва ўзросце да 35 гадоў на 1 студзеня 2019 г., якія надрукавалі вынікі праведзеных імі даследаванняў у выглядзе манаграфіі (манаграфій), або цыкла артыкулаў у вядучых навуковых часопісах.

Прэміі для маладых вучоных могуць прысуджацца як індывідуальным аўтарам, так і аўтарскім калектывам, якія складаюцца не больш чым з трох чалавек.

4. Аб'ява аб правядзенні конкурсу навуковых работ, вылучаных на атрыманне прэміі для маладых вучоных, да 1 мая 2018 г. даводзіцца да ведама арганізацыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, публікуецца ў газеце "Навука" і размяшчаецца на афіцыйным інтэрнэт-сайце Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Работы, вылучаныя на саісканне прэміі для маладых вучоных, прымаюцца да разгляду Камісіяй

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па прэміях (далей – Камісія па прэміях) да 15 жніўня 2018 г.

5. Рашэнне аб прысуджэнні прэмій для маладых вучоных прымаецца Бюро Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі да 1 кастрычніка 2018 г. на аснове рэкамендацый Камісіі па прэміях.

6. Асобам, удастоеным прэмій для маладых вучоных, на ўрачыстым сходзе, прысвечаным 90-годдзю з дня заснавання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, уручаюцца дыпломы лаўрэатаў прэмій для маладых вучоных, аформленыя на беларускай мове і падпісаныя Старшынёй Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Дыплом уручаецца кожнаму з лаўрэатаў, членаў аўтарскага калектыву.

## ГЛАВА 2

### КОЛЬКАСЦЬ І ПАМЕР ПРЭМІЙ ДЛЯ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ

7. Устанаўліваецца сем прэмій для маладых вучоных з наступным размеркаваннем па галінах навукі:

- адна прэмія ў галіне фізікі, матэматыкі, інфарматыкі;
- адна прэмія ў галіне фізіка-тэхнічных і тэхнічных навук;
- адна прэмія ў галіне біялогіі;
- адна прэмія ў галіне хіміі і навук аб Зямлі;
- адна прэмія ў галіне медыцыны;
- адна прэмія ў галіне аграрных навук;
- адна прэмія ў галіне гуманітарных і сацыяльных навук.

8. Грашовая частка кожнай прэміі для маладых вучоных складае 100 базавых велічынь. Пры вылічэнні памеру прэміі прымаецца ў разлік памер базавай велічыні, устаноўлены на дату прыняцця пастановы Бюро Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі аб прысуджэнні прэмій для маладых вучоных. Пры прысуджэнні прэміі калектыву аўтараў грашовая частка прэміі дзеліцца пароўну паміж членамі калектыву.

9. Выплата грашовай часткі прэмій для маладых вучоных ажыццяўляецца за кошт сродкаў, што выдзяляюцца з рэспубліканскага бюджэта на забеспячэнне статутнай дзейнасці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

## ГЛАВА 3

### ПАРАДАК ВЫЛУЧЭННЯ І АФАРМЛЕННЯ РАБОТ НА САІСКАННЕ ПРЭМІЙ ДЛЯ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ

10. Права вылучэння работ на атрыманне прэмій для маладых вучоных маюць вучоныя (навукова-тэхнічныя) саветы арганізацый Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

11. Вылучэнне кандыдатур у аўтарскі калектыў з ліку ўсіх выканаўцаў работы адбываецца зыходзячы з ацэнкі творчага ўкладу кожнага з іх.

12. Пры вылучэнні работы на саісканне прэміі для маладых вучоных у Камісію па прэміях прадстаўляецца ў адным экзэмпляры камплект наступных дакументаў, завераных ва ўстаноўленым парадку:

суправаджальны ліст на бланку арганізацыі аб вылучэнні работы на атрыманне прэміі для маладых вучоных;

выпіска з пратакола пасяджэння вучонага (навукова-тэхнічнага) савета арганізацыі з матывіраванай рэкамендацыяй работы на атрыманне прэміі для маладых вучоных і абгрунтаваннем яе значэння для навукі і практыкі;

вылучаная на саісканне прэміі для маладых вучоных работа: тэматычна звязаныя паміж сабой кнігі і копіі артыкулаў, патэнтаў, матэрыялы па ўкараненні распрацовак, якія разам адлюстроўваюць вырашэнне навуковай ці практычнай праблемы;

анатацыя работы аб'ёмам каля трох старонак тэксту, падпісаная аўтарамі з указаннем поўнай назвы работы, прозвішчаў, імён, імён па-бацьку, вучонай ступені, месца працы і пасады кожнага з аўтараў работы, вылучанай на атрыманне прэміі для маладых вучоных;

вылучаная на саісканне прэміі для маладых вучоных работа, калі яна прадстаўлена не на беларускай мове, павінна мець кароткую анатацыю на беларускай мове (поўная назва, прозвішчы, імёны, імёны па-бацьку кожнага з аўтараў работы, кароткі змест работы);

звесткі аб кожным з аўтараў работы (*Curriculum vitae*);

завераны спіс надрукаваных кожным аўтарам работ;

даведка аб асабістым укладзе саіскальніка (саіскальнікаў), падпісаная ўсімі суаўтарамі работы, калі работа выканана ў суаўтарстве;

ксеракопія 31 – 33 старонак пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь саіскальніка (саіскальнікаў).

13. Вылучаная на саісканне прэміі для маладых вучоных работа павінна быць выканана і яе вынікі надрукаваны за апошнія 3 гады. Аўтарэфераты і рукапісы дысертацыйных работ у цыкл навуковых работ не ўключаюцца.

14. Вылучаная на саісканне прэміі для маладых вучоных работа разам з пералічанымі ў пункце 12 дадзенага Палажэння дакументамі, укладзеная ў папку з указаннем назвы работы і яе аўтараў і паметкай на вокладцы "На саісканне прэміі для маладых вучоных з нагоды 90-годдзя НАН Беларусі", да 15 жніўня 2018 г. прадстаўляецца ў Камісію па прэміях па адрасе: 220072, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 66.

## ГЛАВА 4

### РАЗГЛЯД РАБОТ, ВЫЛУЧАННЫХ НА САІСКАННЕ ПРЭМІЙ ДЛЯ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ

15. Работы, вылучаныя на саісканне прэміі для маладых вучоных, разглядаюцца на пасяджэнні Камісіі па прэміях у адпаведнасці з рэгламентам, устаноўленым Палажэннем аб Камісіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па прэміях, зацверджаным пастановай Бюро Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ад 28 лістапада 2002 г. № 378.

16. Работы, вылучаныя на саісканне прэміі для маладых вучоных, разглядаюцца ў два этапы.

На першым этапе работы разглядаюцца ў секцыях Камісіі па прэміях. Секцыі накіроўваюць работы на экспертызу вядучым вучоным адпаведнай спецыяльнасці. Пасля атрымання экспертных заключэнняў (не менш аднаго па кожнай рабоце) па ўсіх разглядаемых работах на пасяджэнні секцыі шляхам тайнага ці адкрытага галасавання яе членаў вызначаюцца работы, якія рэкамендуюцца секцыяй да прысуджэння прэміі для маладых вучоных. Рэкамендацыі секцыі афармляюцца пратаколам.

На другім этапе пасля абмеркавання на пасяджэнні Камісіі па прэміях шляхам тайнага ці адкрытага галасавання яе членаў вызначаюцца работы для прысуджэння прэміі для маладых вучоных. Рэкамендацыі Камісіі па прэміях аб прысуджэнні прэміі для маладых вучоных афармляюцца пратаколам за подпісам старшыні і сакратара Камісіі па прэміях.

17. У асобных выпадках Камісія па прэміях можа ўнесці на разгляд Бюро Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі прапановы аб прысуджэнні прэміі для маладых вучоных у колькасці, устаноўленай пунктам 7 дадзенага Палажэння, але з размеркаваннем па галінах навукі, якія адрозніваюцца ад устаноўленых пунктам 7 дадзенага Палажэння.

18. Аўтар работы, прадстаўленай на саісканне прэміі для маладых вучоных, які з'яўляецца членам Камісіі па прэміях або членам яе секцыі, не мае права прымаць удзел у рабоце Камісіі па прэміях, яе секцыі і не мае права знаёміцца з матэрыяламі па пытаннях прысуджэння прэміі для маладых вучоных.

19. Рэкамендацыі Камісіі па прэміях аб прысуджэнні прэміі для маладых вучоных да 15 верасня 2018 г. прадстаўляюцца на разгляд Бюро Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

20. Інфармацыя аб работах, якім прысуджаны прэміі для маладых вучоных, публікуецца ў газеце "Навука" і размяшчаецца на афіцыйным інтэрнэт-сайце Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.